

СУМЕСНЫЯ ПРАЕКТЫ І АБМЕН ВОПЫТАМ

Падчас візіту ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з Віцэ-прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і міністрам абароны ААЭ, правіцелем эмірата Дубай шэйхам Мухамедам бен Рашыдам аль-Мактумам. Пра гэта паведамляе прэс-служба беларускага лідара.

На сустрэчы былі адзначаны высокі ўзровень палітычнага дыялогу паміж краінамі і рэгулярнасць кантактаў, інтэнсіўнае развіццё супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай і гуманітарнай сферах. Заяўлена аб гатоўнасці ўмацоўваць беларуска-эмірацкае супрацоўніцтва ва ўсіх галінах.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь зацікаўлена не толькі ў развіцці гандлёвых адносін, але і ў рэалізацыі сумесных праектаў і абмене вопытам. Суразмоўцы, у прыватнасці, абмеркавалі перспектывыя праекты ў транспартна-лагістычнай, фінансавай сферах. Адзін з іх прадугледжвае стварэнне ў Мінску з дапамогай эмірацкага боку Міжнароднага фінансавага цэнтра. Цяпер завяршаецца распрацоўка канцэпцыі рэалізацыі гэтага праекта.

Ёсць вялікі патэнцыял і ў працягу інвестыцыйнага супрацоўніцтва, у тым ліку ў сферы сельскай гаспадаркі. У гэтым плане абмяркоўваецца магчымасць стварэння сумесных вытворчасцяў з наступнай рэалізацыяй сельгаспрадукцыі і прадуктаў харчавання. ААЭ таксама цікавы беларускі вопыт развіцця сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій.

Акрамя таго, размова ішла аб падрыхтоўцы Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў да правядзення Сусветнай выстаўкі ЭКСПА-2020. І, у прыватнасці, пра ўдзел у ёй беларускага боку, з тым каб нацыянальны павільён Беларусі быў прадстаўлены ў найлепшым фармаце і спрацаваў з максімальнай аддачай.

Блізкая ўлада

ПРАБЛЕМЫ ІНДЫВІДУАЛЬНЫЯ І СІСТЭМНЫЯ

Вырашыць першыя і ўбачыць другія — такая місія заканадаўцаў падчас асабістага прыёму грамадзян. Пра гэта казаў і старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчанка, каментуючы вынікі сустрэчы звыбаршчыкамі ў Докшыцкім райвыканкаме.

На думку спікера, асабістыя прыёмы вельмі важны. «Трэба разумець, што ў нашай краіне гэта не разавыя акцыі, а сістэмная работа, выбудаваная на планавай аснове. Напрыклад, я раз у квартал у кожным раёне сваёй выбарчай акругі стараюся правесці такія сустрэчы з насельніцтвам. Яны шмат што даюць, — перакананы Уладзімір Андрэйчанка. — Мы вырашаем канкрэтныя пытанні людзей. Безумоўна, яны розныя, у тым ліку ёсць тыя, якія немагчыма адразу вырашыць. Тады ідуць пэўныя даручэнні райвыканкамам, дзесяці стараемся аказаць дапамогу ў іх вырашэнні. Сустрэкаюцца і пытанні, якія немагчыма вырашыць. Мы таксама аб гэтым гаворым».

Асобную ўвагу Уладзімір Андрэйчанка засяродзіў на двух найбольш важных, на яго погляд, момантах, звязаных з правядзеннем асабістых прыёмаў. «Першы: яны даюць магчымасць паглядзець, ці ёсць для гэтага рэгіёна нейкія сістэмныя пытанні, якія хваляюць усё насельніцтва. Ёсць разавыя (капрамонт і г. д.), мы стараемся іх вырашыць. Другі момант важны для нас як прадстаўнікоў заканадаўчай улады: суаднесці сваю работу з патрэбнасцямі людзей і выкарыстоўваць гэтыя напрацоўкі ў заканадаўчай дзейнасці», — падкрэсліў спікер.

Уладзімір Андрэйчанка звярнуў увагу, што ёсць пытанні сацыяльнай сферы, звязаныя са змяншэннем колькасці жыхароў у сельскай мясцовасці. «Гэта сістэмнае пытанне, на якое неабходна рэагаваць. Яно няпростое, патрабуе грошай, але яго трэба вырашаць», — перакананы ён.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў нагадаў, што ў час рэалізацыі праграмы адраджэння вёскі ўдалося значна падцягнуць аграгарадкі, там было пабудавана шмат жылля. Магчыма, трэба паглядзець, як жыюць і развіваюцца цяпер гэтыя населеныя пункты, выдзеліць найбольш перспектывыя і зноў звярнуць на іх павышаную ўвагу, абнавіць іх сацыяльную базу, паглядзець рабочыя месцы.

«Некаторая нераўнамернасць ёсць у развіцці тэрыторый як сярод раёнаў, так і сярод абласцей. Вось гэтыя пытанні нам трэба разгледзець на ўзроўні краіны. Хутка будзе вярстацца праграма на наступную пяцігодку. Думаю, трэба на іх звярнуць асаблівую ўвагу», — сказаў Уладзімір Андрэйчанка.

Усяго на прыём да спікера ў Докшыцах звярнуліся тры заяўнікі. Адзін зварот быў звязаны з асабістым пытаннем, астатнія датычыліся працаўладкавання, вырашэння бытовых праблем. Першы зварот Уладзімір Андрэйчанка ўзяў на кантроль, вырашыць пытанні з астатнімі людзям дапамогуць мясцовыя ўлады.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў таксама прыняў удзел у адкрыцці рэканструяванага харчаблока Докшыцкай цэнтральнай раённай балніцы. На яго абнаўленне з мясцовага бюджэту было накіравана 700 тысяч рублёў.

Паводле БелТА.

Парламенцкі дзённік

ЖЫЦЬ ПА СРОДКАХ

Рост заробкаў бюджэтнікаў налета запланаваны на 10—11 працэнтаў

Упершыню за доўгі час бюджэт краіны на будучы год дэфіцытны амаль на адзін мільярд рублёў. Ды і даходы дастаткова сціплыя, але, нягледзячы на гэта, прыярытэтнай задачай вызначана развіццё сацыяльнай сферы. Пільная ўвага падчас работы над бюджэтам удзяляецца павышэнню заробкаў у дзяржаўным сектары. Галоўная задача ў 2020 годзе — забяспечыць узровень іх суаднесення з сярэднімі заробкамі ў эканоміцы ў памеры не менш за 80 %. Бюджэтныя асігнаванні на аплату працы складуць 4,6 мільярда рублёў.

У панядзелак у Палаце прадстаўнікоў правялі пашыранае пасяджэнне Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах, на якім абмеркавалі пытанні па бюджэце краіны 2020 года. А назаўтра дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і члены Савета Рэспублікі разглядалі галоўны фінансавы дакумент з **прэм'ер-міністрам Сяргеем РУМАСАМ** і іншымі прадстаўнікамі ўрада.

Сяргей Румас ацаніў бягучую эканамічную сітуацыю ў краіне як стабільную і кіраваную, з невялікім ростам.

Прынцыпамі бюджэту-2020, па словах прэм'ер-міністра, з'яўляюцца збалансаванасць, сацыяльная накіраванасць і формула жыцця па сродках.

З 1 студзеня мінімальны заробак, паводле плана ўрада, будзе складаць 375 рублёў — 100 % мінімальнага спажывецкага бюджэту. Адначасова вырашаецца задача павышэння аплаты працы настаўнікаў і ўрачоў.

Сярэдні заробак па эканоміцы налета складзе 1162 рублі. Па пенсіі таксама будуць прытрымлівацца суадносін 40 % ад сярэдняга заробку. «Грошы ў бюджэтах для гэтых мэт прадугледжаны», — падсумаваў Сяргей Румас.

Галоўная праблема эканомікі краіны — нізкі ўзровень прадукцыйнасці працы на прадпрыемствах дзяржсектара. Тут урад плануе, па-першае, дабіцца перавышэння тэмпаў росту прадукцыйнасці працы над тэмпамі росту заробкаў, па-другое, працаваць над аптымізацыяй страт.

Рост ВУП у будучым годзе не дазваляе выйсці на параметры пяцігодкі, але вырашаецца адна з ключавых яе задач — павышэнне дабрабыту насельніцтва.

Даходы бюджэту 2020 года сфарміраваны ў памеры 24,4 мільярда рублёў і прыраслі ўсяго на 0,3 %. Сюды ўключаны рост валавога ўнутранага прадукту на 1,9 %, стаўка рэфінансавання 9,5 %. Кошт нафты, закладзены ў дакумент, — 60 долараў за бараль.

Па словах **старшыні Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах Людмілы ДАБРЫНІНАЙ**, у бюджэце ўлічаны страты ад даходаў пры рэалізацыі падатковага манеўру Расіі ў памеры каля 537 мільёнаў рублёў.

Асноўная крыніца даходнай часткі бюджэту — падаткі. Яны складаюць 81,2 % і на некалькі пунктаў прыраслі. «Застаюцца стаўкі падаткаў без змяненняў, але ў межах 530 мільёнаў рублёў ёсць дадатковыя даходы. Яны звязаны з гарманізацыяй заканадаўства ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза па акцызнай палітыцы. Таму

ўзрастуць акцызы на моцныя алкагольныя напоі ў межах 6 %, на тытунёвыя вырабы — у межах 15 %», — палумачыла Людміла Дабрыніна.

У даход пойдучы мытныя пошліны на ўвозныя нафтапрадукты і калійныя ўгнаенні — адпаведна 1,1 і 1,4 мільярда рублёў.

Расходы бюджэту запланаваны ў памеры 25,4 мільярда рублёў з ростам 11 % і інфляцыяй 5 %. На сацыяльную сферу выдаткуюць 5 мільярдаў (рост на 10 %), ахову здароўя — 1,3 мільярда рублёў (рост на 28 %). Гэтае павелічэнне забяспечыць рост заробкаў, набыццё сучаснага медыцынскага абсталявання і неабходных лекавых сродкаў.

«Вельмі важна адзначыць падтрымку шматдзетных сем'яў. 350 мільёнаў рублёў ужо накіравана на фарміраванне сямейнага капіталу. З 1 студзеня працуе механізм магчымасці выкарыстання яго датэрмінова. Як паказваюць сустрэчы, яго чакаюць шматдзетныя сем'і і падтрымліваюць палітыку дзяржавы ў гэтым плане. Гэта дапаможа вырашыць праблемы, звязаныя з паліпшэннем жыллёвых умоў, атрыманнем платнай адукацыі і медыцынскіх паслуг», — паведаміла старшыня Пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах Палаты прадстаўнікоў.

Адзначыла Людміла Дабрыніна закладзеную ў бюджэт падтрымку сельскай гаспадаркі, рэальнага сектара эканомікі. Па словах дэпутатаў, ёсць пэўная насцярожанасць, звязаная з дэфіцытам бюджэту, але аптымізму дадаюць магчымы эканамічны рост і павышэнне эфектывасці дзяржаўнага сектара ў гэтым плане.

Марыя ДАДАЛКА.

Ёсць пытанні? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ!

Нягледзячы на вялікія выхадныя, традыцыйна правядзення прамых тэлефонных ліній захаваецца. У суботу, 9 лістапада, з 9.00 да 12.00 на сувязі будуць:

кіраўнік спраў Брэсцкага аблвыканкама Георгій Мікалаевіч ХВАЛЬКО. Тэл. (8 0162) 21 31 21);

намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Уладзімір Мікалаевіч БЕЛАВУС. Тэл. (8 0212) 22 22 22;

кіраўнік спраў Гомельскага аблвыканкама Алена Уладзіміраўна КЛІЧКОЎСКАЯ. Тэл. (8 0232) 33 12 37;

кіраўнік спраў Гродзенскага аблвыканкама Ігар Андрэевіч ПАПООЎ. Тэл. (8 0152) 73 56 44;

кіраўнік спраў Магілёўскага аблвыканкама Рыгор Аляксандравіч ВАРОНІН. Тэл. (8 0222) 50 18 69;

намеснік старшыні Мінскага аблвыканкама Іван Станіслававіч МАРКЕВІЧ. Тэл. 8 017) 500 41 60;

першы намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама Фёдар Віктаравіч РЫМАШЭЎСКІ. Тэл. (8 017) 222 44 44.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Джонсан у выпадку перамогі на выбарах адразу ўнясе ў парламент здзелку аб Brexit

Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Борыс Джонсан у выпадку перамогі на выбарах у снежні адразу ж унясе на разгляд парламента праект пагаднення з ЕС па Brexit. Такое абяцанне кіраўнік брытанскага ўрада і лідар кіруючай кансерватыўнай партыі зрабіў у лісце да старшыні апазіцыйнай лейбарысцкай партыі Джэрэмі Корбіна, паведамляе ТАСС.

Паводле слоў прэм'ера, у такім выпадку Брытанія пакіне Еўрапейскі саюз да канца студзеня 2020 года. Копію ліста Джонсан размясціў у Twitter.

Таксама ў гэтым лісце ён папрасіў Джэрэмі Корбіна даць адказ на контрпазіцыі лейбарыстаў адносна Brexit.

Урон сельскай гаспадарцы Японіі ад апошніх тайфунаў перавысіў \$1,8 млрд

Урон сельскай і рыбалоўнай гаспадарцы Японіі ад тайфунаў «Факсай» і «Хагібіс» перавысіў \$1,8 млрд, паведамляе агенцтва Kyodo.



Аднак, паводле інфармацыі міністэрства аховы навакольнага асяроддзя Японіі, гэтая лічба можа чарговы раз вырасці, таму што работы па ліквідацыі наступстваў удару стыхіі ўсё яшчэ працягваюцца.

Тайфуны абрынуліся на краіну ў верасні і кастрычніку. Так, ад «Хагібісу» пацярпелі 38 з 47 прэфектур Японіі. Зафіксавана 8,5 тысячы фактаў парушэння арашальных сістэм, пацярпелі таксама пасевы на плошчы 14 тысяч гектараў. Істотны ўрон нанесены рыбалоўным партам, прыбярэжным фабрыкам па перапрацоўцы морапрадуктаў. Ад паводак і абвалаў, выкліканых тайфунамі, загінула больш за 90 чалавек.

Трамп заявіў, што The New York Times прыпісала ўсе заслугі па ліквідацыі лідара ІД сабаку

Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп паведаміў, што ў хуткім часе ў Белы дом прывядуць сабаку, якая выкарыстоўвалі ў аперацыі па ліквідацыі кіраўніка тэрарыстычнай групы «Ісламская дзяржава» Абу Бакра аль-Багдадзі.

«Яны (The New York Times — «Зв.») прадставілі аперацыю настолькі дрэнна, наколькі гэта магчыма. Я люблю сабак, але яны ўсе заслугі прыпісалі сабаку, — адзначыў Трамп, выступаючы ў панядзелак увечары на мітынгу перад прыхільнікамі ў штаце Кентукі. — Сабака заслугоўвае пахвалы і вельмі хутка прыйдзе ў Белы дом».

Раней Трамп апублікаваў фатаграфію жывёлы на сваёй старонцы ў Twitter. «Мы рассакрэцілі фатаграфію гэтага выдатнага сабакі (імя не рассакрэцілі), які прарабіў такую ​​цудоўную работу пры высочванні і знішчэнні лідара ІД Абу Бакра аль-Багдадзі!» — напісаў Трамп.

Аб ліквідацыі верхавода ІД прэзідэнт ЗША аб'явіў 27 кастрычніка. Паводле яго слоў, аль-Багдадзі быў знішчаны ў ходзе спецаперацыі ў сірыйскай правінцыі Ідліб. Сусветная супольнасць назвала ліквідацыю завадатара ІД важным, але не вырашальным крокам, заклікаўшы працягнуць барацьбу з тэрарызмам.